

Польскі Інстытут у Мінску
Прыватная ўстанова адукацыі "ВІП-Інстытут правазнаўства"

ЗНАКАМІТЫЯ МІНЧАНЕ XIX-XX СТСТ.

Мінск і Міншчына
ў гады Першай сусветнай вайны:
людзі і вайна

Матэрыялы
Беларуска-польскай навуковай канферэнцыі
Мінск, 9-10 красавіка 2014 г.

Мінск
Выдавец В.Хурсік
2015

ЗМЕСТ

АД РЭДАКЦЫЙНАЙ КАЛЕГІ	3
<i>Валеяніц Мазеу (Мінск)</i>	
ПАЎСЯДЗЁННАЕ ЖЫЦЦЁ ПОЛІСА ВА ЎМОВАХ ВАЕННАГА СТАНОВІЩА: МІНСК У 1914-1917 ГГ.	5
<i>Maciej Mróz (Wrocław)</i>	
RADA POLSKA ZIEMI MIŃSKIEJ. PRZYZCZYNEK DO DZIEJÓW POLAKÓW NA MIŃSCZYŻNIE W LATACH WIELKIEJ WOJNY	22
<i>Zdzisław Julian Winnicki (Wrocław)</i>	
WOJENNY MIŃSK MICHAŁA KRYSPINA PAWLIKOWSKIEGO. SPOŁECZNOŚĆ POLSKA MIASTA A WOJNA	30
<i>Александр Баюра (Брест)</i>	
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В МИНСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ	46
<i>Сергей Рындик (Мінск)</i>	
ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ПОДДАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МИНСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ	53
<i>Михаил Смолянинов (Мінск)</i>	
ПРОБЛЕМА БЕЖЕНСТВА МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ЕЕ РЕШЕНИЕ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ	59
<i>Эмануэл Иоффе (Мінск)</i>	
ЕВРЕИ МІНСКА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ	76
<i>Райса Зянюк (Мінск)</i>	
АДРАДЖОННЕ ДЗЕЙНАСЦІ МІНСКАЙ РЫМСКА-КАТАЛІЦКАЙ ДУХОЎНАЙ СЕМІНАРЫ У 1918-1920 ГГ.	85
<i>Зінаіда Аштаюбіч (Мінск)</i>	
ДЗЕЙНАСТЬ ЗЫГМУНТА ЛАЗІНСКАГА Ў ГАДЫ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ (ПА МАТЭРЫЯЛАХ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ГІСТАРЫЧНАГА АРХІВА БЕЛАРУСІ)	91

<i>Елена Філатова (Мінск)</i>	
МИНСК В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ	
1914–1917 ГГ.	98
<i>Іван Слукаевіч (Мінск)</i>	
ТАЛАГРАФІЯ І ТАПАНІМІКА МІНСКА	
Ў ГАДЫ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ	103
<i>Алег Ізярновіч (Мінск)</i>	
СТРАТЫ МАТЭРЫЯЛЪНАЙ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ	
СПАДЧЫНЫ ў ГАДЫ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ:	
НА ПРЫКЛАДЗЕ КРЭЎСКАГА ЗАМКА	110
<i>Roman Jurkowski (Olsztyn)</i>	
MIĘSKIE TOWARZYSTWO ROLNICZE WOBEC	
WYBUCHU WIELKIEJ WOJNY W 1914 ROKU	123
<i>Наталья Нобик (Мінск)</i>	
МИНСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ В НАЧАЛЬНЫЙ	
ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914–1915 гг.)	135
<i>Zbigniew Jędrychowski (Wrocław)</i>	
TEATR BRONISŁAWA SKAPSKIEGO	
W MIĘSKU LITEWSKIM 1919–1920....	146
<i>Анатоль Вялікі (Мінск)</i>	
ДЗЕЙНАСЦЬ ДАБРАЧЫННЫХ АРГАНІЗАЦІЙ	
У БЕЛАРУСКИХ ГУБЕРНЯХ ПАДЧАС	
ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ	156
<i>Тацціна Кабрэйніцкая, Мікалай Хмяльніцкі (Мінск)</i>	
АД НАРАДАЗНАЎСТВА ДА ПАЛТЫКІ:	
ПЕРШАЯ СУСВЕТНАЯ ВАЙНА ў ДАСЛЕДАВАННЯХ	
ЕЎРАПЕЙСКАГА ГІСТОРЫКА І СЛАВІСТА	
ДМЫТРА ДАРАШІНКІ	165
<i>Алесь Лапатка-Загорскі (Мінск)</i>	
АПІСАННІ МІНШЧЫНЫ ЯК ПАКАЗЧЫК ЖАНРАВАЙ	
ПРЫНАЛЕЖНАСЦІ РАМАНА ГЕНРЫХА ДАЛІДОВІЧА	
«ГАСПАДАР-КАМЕНЬ»	177
<i>Алесь Бразгуноў (Мінск)</i>	
МАЛЕНЬКІ ЧАЛАВЕК НА ВЯЛІКАЙ ВАЙНЕ:	
«НАРАЧАНСКІЯ ХРОНІКІ» (ГЛАЗГА, 1943)	
МЕЧЫСЛАВА ЛІСЕВІЧА	184

<i>Александр Самович (Мінск)</i>	
ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ ПЕРИОДА	
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914–1918 ГГ.	
НА БЕЛАРУССКОЙ ЗЕМЛЕ	192
<i>Анатоль Трафімчык (Мінск)</i>	
АЛЕГАРЫЧНАЕ АДЛЮСТРАВАННЕ ПАДЗЕЙ	
АПОШНЯГА ГОДА ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ	
Ў НАЭМЕ ЯКУБА КОЛАСА «СЫМОН-МУЗЫКА»	
(1911–1919)	205

СТРАТЫ МАТЭРЫЯЛЬНАЙ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ У ГАДЫ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ: НА ПРЫКЛАДЗЕ КРЭУСКАГА ЗАМКА

I. Стан Крэускага замка да пачатку XX ст.

Крэускі замак застаецца адным з тых знакавых аб'ектаў, якія сімвалізуюць гісторыю ўсяго краю, раннюю гісторыю Вялікага Княства Літоўскага і ўйны працэ з Польскай Каронай. Пэўную дыскусійнасць выклікае праблема часу пабудовы замка¹, але традыцыйнай застаецца версія пра ўзвядзення Крэускага замка ў 1330-х гг.² Не менш пытанняў застаецца і з часам заняпаду замка: колі ён быў пакінуты і не выконваў ужо таксама публічнай функцыі?

Вельмі напулярнай у літаратуры застаецца цытата з падарожных нататак габсбургскага дыпламата Сігізмунда Герберштайні: «Крэва — горад з іакінутым замкам». Праз Крэва Герберштайн праезджаў 17 снежня 1517 г., падчас свайго першага пасольства³. Але на выніках археалагічнага і гістарычнага вывучэння Крэускага замка можна сцвярджаць, што яшчэ да сярэдзіны XVI ст. кастэль была адноўлена і там працягвалася актыўнае жыццё. Раскапаны каменныя падмуркі драўляных пабудоў усутыч да ўнутранай паўночна-заходняй сцяны замка, а таксама знайдзены артэфакты, у тым ліку кафля XVI—XVIII стст.⁴ Звесткі пісьмовых крыніц пра знаходжанне ў замку рэзідэнцыі Крэускіх старостаў, а таксама пра размяшчэнне на дзядзінцы Крэускай ратушы⁵ сведчаць пра выкананне замкам публічных функцый гэтага перыяду⁶.

¹ Глядзі агляд гутай дыскусіі: Дзярновіч А. І. Заняпад і трансфармацыя? Эволюцыя статуса Крэускага замка ў XIV—XVII стст. (на выніках гістарычна-археалагічных даследаваній) // Замкі, палацы і сядзібы ў кантыненце сўрэнскай культуры. Мінск: Медысонт, 2013, С. 23—25.

² Ткачев М. А. Замкі Беларусі. Минск: Беларусь, 2002. С. 38.

³ Герберштейн Сігізмунд. Записки о Московии. Москва: МГУ, 1988. С. 212, 379.

⁴ Ткачев М. А., Грусов О. А. Исторические и архитектурно-археологические исследования Кревского замка // Вопросы архитектуры Литовской ССР. 9 (1). История архитектуры. 1988, С. 11—20.

⁵ Корево А. Разваніны Кревскага замка // Намятая книжка Віленскай губерніі на 1861 г. Вільно, 1861, Ч. 2, С. 60.

⁶ Дзярновіч А. І., Трусаў А. А., Чарняўскі І. М. Лёс Крэва. Мінск: Полімія, 1993. С. 11, 16, 45; Дзярновіч А. Крэва: мястэчка і гісторыя // Алраджонне. Гістарычны альманах. Мінск: Універсітэцкае, 1995. Вып. 1. С. 112—113.

Але фартыфікацыйная сістэма замка, відавочна, ужо ад канца XVI ст. не адпавядала тым тэхналагічным дасягненням, якія вызначалі стратэгію аблогаў: сцэны Крэўскага замка папросту ўжо не маглі абараніць ад франтальнага артылерыйскага абстрэлу, а размяшчэнне замка ў забалочанай нізіне перашкаджала магчымасці развіцця яго ў фартэцыю Новага часу, дзе асноўны цяжар абароны клаўся на бастыённыя ўмацаванні. Тым не менш археалагічныя даследаванні ўласна данжона замка — Княскай вежы, дазваляюць меркаваць, што яны ў XVII ст. там аднаўляўся тынкавы роспіс⁷. Калі гэта версія вытрымае выпрабаванне далейшых даследаванняў, то можна будзе меркаваць, што яны ў XVII ст. Княская вежа Крэўскага замка была жылой. А ў канцы XVIII — XIX ст. царкоўныя старасты выкарыстоўваў акалелыя памяшканні Княскай вежы для гаспадарчых патрэб⁸.

Усё ж у якім стане знаходзіліся мураваныя пабудовы Крэўскага замка ў XIX — пачатку XX ст.? XIX ст. дае нам першыя прыклады графічнай фіксацыі Крэўскага замка. Праўдападобна іх не, найпершай такай фіксацыій стаў крэслонак, падрыхтаваны для «Атласа замкаў Віленскай губерні» (1827 г.). Сам гэты атлас узнік у выніку складання планаў усіх старожытных будынкаў Віленскай губерні⁹. Замак пададзены ў выглядзе з поўдня. Нягледзячы на ізнўную схематычнасць выявы, можна адзначыць выяўлены даволі добры стан муроў (без верхняга яруса — баявой галерэі) і захаванасць Княскай вежы на ўзоруні чатырох ярусаў, але з разбуранымі сценамі кута вежы з боку замковага дзядзінца — з поўдня і з паўднёвага ўсходу¹⁰.

У падобным стане Крэўскі замак выяўлены на малюнку сярэдзіны XIX ст., выкананым невядомым аўтарам¹¹ (Іл. I). Замак выяўлены з усходу і, відавочна, больш дакладна перадае реаліі, чым малюнак 1827 г. Прынамсі, на малюнку сярэдзіны XIX ст. няма круглай вежы на ўсходнім куце Крэўскага замка, як гэта пададзена ў «Атласе замкаў Віленскай губерні». Але тэя ж чатыры ярусы Княскай вежы добра выяўлены на малюнку сярэдзіны XIX ст.

⁷ Чарняўскі І., Цйтліна М. Архітэктурна-мастацкая асаблівасці Крэўскага замка // Каштоўнасці мінішчыны. Вып. 4: Номнік археалогіі: праблемы аховы і вывучэння. Мінск, 2001. С. 101.

⁸ Дзярновіч А. І., Трусаў А. А., Чарняўскі І. М. Лес Крэва. С. 36.

⁹ Lietuvos valstybės istorijos archyvas (Літоўскі дзяржаўны гістарычны архіў; далей LVIA). F. 526, ap. 1, b. 62: Дело о составлении планов и фасад древним зданиям по Виленской губернии и в г. Вильне с 1827 г.

¹⁰ Lietuvos pilys. Vilnius: Mintis, 1971. Укслікі наміж с. 16—17.

¹¹ Vilniaus universiteto biblioteka (Бібліятэка Віленскага ўніверсітэта, далей VUB). F. 78, nr. 206(a).



I. Пострація 1. Крэўскі замак. Малюнак невядомага аўтара, сярэдзіна XIX ст. (?).
З фондаў Бібліятэкі Віленскага ўніверсітэта

Гэтую ж сітуацыю са станам Крэўскага замка ў агульным паўтараюць малюнкі і літаграфіі Напалеона Орды. Мы бачым адноса добра захаваныя муры замка і разбуранні Княскай вежы. Паводле малюнка Орды, быў разбураны не паўднёва-ўсходні кут, а паўднёва-ўсходняя сцяна вежы¹².

Усё ж, як выглядае, Баліслаў Тамашэўскі ў малюнку пакінуў нам больш рэалістычны выгляд Княскай вежы — з разбураным паўднёва-ўсходнім кутом, але добра захаванымі ваконнымі праёмамі. Тамашэўскі замаляваў з натуры Крэўскі замак у ліпені 1896 г. і апублікаваў свае матэрыялы ў 1897 г. у книзе Часлава Янкоўскага, прысвечанай Ашмянскаму павету¹³. Малюнак з выявай Княскай вежы іерадрукуюўваўся таксама ў 1903 г.¹⁴

II. Конадіі (Крэўскі замак на першых фотаздымках)

У графічным адлюстраванні Крэўскага замка з пачаткам XX ст. наступае важная веха — з'яўляюцца фотаздымкі замка, што значна

¹² Гравюра Напалеона Орды. 1876 (паводле: Напалеон Орда. З фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Мінск: Беларусь. 2006. С. 81).

¹³ Jankowski, Czesław. Powiat oszmiański: materiały do dziejów ziemi i ludzi. Cz. 2. St.-Petersburg: K. Grendyszyński, 1897. S. 202–205, 211, 216–217.

¹⁴ Наоколо света. 1903, № 51.

дапаўніе нашыя ўяўленні пра архітэктуру гэтага помніка дойлідства. На цяперашні момант першай падобнай фотафіксацыі Крэўскага замка мы можам лічыць здымкі Тыбурцыя Ходзькі (Tyburecy Chodźko)¹⁵, выкананыя ў 1905 г. Сам Тыбурцы Ходзька (1840-13.08.1908) быў ураджэнцам Віленшчыны і, узяўшы ўдзел у паўстанні 1863-1864 гг., быў сасланы ў Вятку. Пасля ссылкі калі 1880 г. Ходзька пасяліўся ў Ломжы, дзе адкрыў фотатэлье. Увогуле, Ходзька вельмі заслужаны для гаспадарчага і культурнага развіцця Ломжы¹⁶. Але ў 1900 г. Тыбурцы Ходзька вярнуўся ў Вільню, дзе і правёў апошнія гады свайго жыцця. Гэты Віленскі перыяд адзначаны багатай фатаграфічнай снадчынай Ходзькі.

Паводле фотаздымкаў Тыбурцыя Ходзькі цікава назіраць за ўсталяваннем новай традыцыйнай баўлення часу ў індустрыйную эпоху — гэта выезды на прыроду, пленэрны, эксперты, наведванне памятных мясцінаў... Адзін з самых знакамітых здымкаў Крэўскага замка тас эпохі належыць аўтарству Ходзькі і якраз адлюстроўвае момант прыезду групы конных наадарожнікаў-экспкурсантаў улетку (верагодна) 1905 г.¹⁷. Гэты здымак, апрач факта чалавечай прысутнасці, дае нам вельмі канкрэтную інфармацыю пра асаблівасці архітэктуры Крэўскага замка, у прыватнасці, паказвае, што паміж 3 і 4 ярусамі Княскай вежы існавалі драўляныя перакрыцці, іныы адлагаў якіх выдатна бачныя на здымку на ўнутранай паўночна-заходній сіяніве вежы. Гэты ракурс — з усходу, і такі сюжэт — эксперсія ля муроў старажытнага замка, сталі папулярнымі менавіта на пачатку XX ст. Незвычайнае, амаль поўнае супадзенне сюжета мы знаходзім на здымку яшчэ аднаго класіка віленскай фатаграфіі Станіслава Філібэрта Флёры (Stanisław Filibert Fleury; 1858-1915)¹⁸.

Трэба адзначыць, што здымкі Ходзькі толькі заклалі пачатак традыцыі фатаграфавання Крэўскага замка. Сярод фатографаў, якія пакінулі нам адбіткі са сваіх люстранных камераў, значанча імёны выбітнага мастака Яна Булгака, а таксама краёвага гісторыка і археолага Юзафа Ядкоўскага¹⁹.

¹⁵ Jankauskas, Vidmantas. Krėvos pilics ikonografija: tarp romanizmu ir dokumentikos // Lietuvos pilys. Nr. 5, 2009. P. 28.

¹⁶ Асабісты фонд: Muzeum północno-mazowiecki w Lomży. Dz. VII. Zasłużeni dla Ziemi Lomżyńskiej. Tyburecy Chodźko.

¹⁷ Lietuvos moksłų akademijos Vrublevskij bibliotekos (Бібліятэка імя Урублескіх Літоўскай Акадэміі Навук, далей МАВ). Fg. 1-1109/1.

¹⁸ Гл. падрабязней: Wilno i Wileńszczyzna na przełomie wieków w fotografii Stanisława Filiberta Fleury (1858-1915). Warszawa, 1999; Stanisław Filibert Fleury, 1858-1915: fotografijos; [albumas] / sudarytoja Jūratė Gudaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, [2007].

¹⁹ Instytut Slawistyki PAN. Nr. 163682, fot. J. Jodkowski (ok. 1910).

Гэтыя здымкі сумяшчаюць у сабе рысы дакументавання спадчыны і рамантычнага яго прачытання.

Агулам, аналізуочы гэтыя прыклады фіксацыі Крэўскага замка ў пачатку XX ст., можна сказаць, што ў конадні Першай сусветнай вайны замак знаходзіўся ў занядбаным стане, але захоўваліся яшчэ многія архітэктурныя канструкцыі, найперш паўночныя муры Княскай вежы. Менавіта ў такім стане муры Крэўскага замка датрываляі да пачатку Першай сусветнай вайны.

III. Пазіцыйная вайна

Вялікая еўрапейская вайна непасрэдна паўплывала на далейшы лёс Крэва. Можна пават свіядліцаць, што менавіта Першая сусветная вайна пакінула на аблічыны беларускага мястечка большыя сляды, чым усе іншыя падзеі XX ст. Реч у тым, што ўласна праз Крэва амаль трэх гады праходзіла лінія фронту. Сталася так у выніку настаяховага наступу нямецкіх войск у 1915 г.

Менавіта на 1915 г. нямецкае камандаванне распрацавала новую стратэгію, вырашыўши інерансці галоўны ўдар з Заходняга фронту па Усходні з мэтаю інанесці Расіі паразу і прымусіць яе да сепаратнага міру. Былі запланаваны магутныя флангавыя ўдары з Усходняй Пруссіі і Галіціі з наступным акружэннем і разгромам у Варшаўскім выступе асноўных сіл Расіі.

Кірункі галоўнага ўдару змяняліся, але 9 (22) жніўня 1915 г. асноўны нямецкі наступ распачаўся на фронце паўночнай Вільні, у раёне Свянцянаў. Наступ скіроўваўся на Мінск, а сама аперацыя атрымала назыву Віленскай. 27-28 жніўня (8-9 верасня) нямецкія войскі здолелі прарваць расійскі фронт (Свянцянскі прарыў)²⁰, але пашырыць гэты прарыў не ўдалося — нямецкая конніца трапіла пад контрудар расійскай арміі і была разбітая, наступ спыніўся. Новая канфігурацыя фронту, якая не мела выступаў і была шчыльна запоўненая войскамі абодвух бакоў, натуранальным чынам мела вышкікам пераход да пазіцыйнай вайны і да абарончай тактыкі²¹.

Такім чынам, на пачатку восні 1915 г. у Крэве стабілізавалася і ўсталявалася лінія фронту. У самім мястечку яна праходзіла ўздоўж ракі Крэўлянкі, якая працякае ля ўсходніх муроў замка. Нямецкія пазіцыі размясціліся на правым беразе Крэўлянкі, расійскія — на

²⁰ Смольянинов М.М. Беларусь в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Минск: Беларуская навука, 2014. С. 161-168.

²¹ Надрабязней гл.: Зайончковский А. М. Первая мировая война. СПб.: «Полигон», 2002. С. 423-426, 447-453; История первой мировой войны 1914-1918 гг. / Под ред. И.И. Ростурова. Москва: Наука, 1975. Т. I. С. 20-29, 38-51.

левым. Характэрна, што для патрэб абароны абодвуму варагуючымі бакамі былі прыстасаваны ўсе заўважныя аб'екты гістарычнага цэнтра мястэчка, якія мы сёння можам вызначыць як гістарычныя і ландшафтныя помнікі. На Юравай гары, што з'яўляецца самай высокай кропкай Крэва (255 м) і знаходзіцца ў паўднёва-ўсходнім кірунку ад замка, расійскія войскі вырылі кальцавы акон. Таксама расійскія ўмацаванні былі зроблены ў царкве Аляксандра Неўскага. Німецкія ж войскі пераўтварылі ў свае ўмацаванні ўесь Крэўскі замак. У Крэве большасць ўмацаванняў знаходзілася на пагорках, у некаторых месцах адлегласць паміж расійскімі і німецкімі пазіцыямі складала да 500 м, а найбольш блізка варожыя пазіцыі знаходзіліся менавіта ў гістарычным цэнтры мястэчка²².

Пра падзеі вайны на крэўскім фронце мы можам даведацца не толькі праз рэптыкі ўмацаванняў і артэфакты вайны, якімі так багатая тутэйшая зямля, але і дзякуючы кніжкам, якія стварылі ўдзельнікі баёў у Крэве як напамін пра вайну на доўгі час. Адна з гэтых памятных кніжак паўсталі ў асяроддзі німецкіх жаўнераў 3-га пяхотнага палка 16-й дывізіі ландверу (Landwehr Infanterie Regiments 3, 16. Landwehr-Division). Менавіта 16-я дывізія прускага ландверу (рэзервістай) ад 6 кастрычніка 1915 г. была раскватараўданая ў Крэве, дакладней, заняла лінію фронта Крэва — Смаргонь — Нарац²³. Таксама там размяшчаліся асобныя падраздзяленні 11-й дывізіі ландверу²⁴. Ужо насле вайны ветэранская саюзы быўой кайзераўскай арміі выдавалі памятныя кніжкі пра свае палкі — пра персанальны склад, бітвы, мясціны... Кніжка гісторыі 3-га палка, якая выйшла з друку ў 1928 г., захавала для нас многія дэталі ваеннага побыту, сусідавання з ворагам і апакаліпсісу ў Крэве 1915—1918 гг.²⁵ Фактычна гэта ваенны дзённік з датамі, мапамі, імёнамі.

У нечым подобная книга паўсталі і з расійскага боку — яе стваральнікамі сталі ветэраны 13-га лейб-грэнадзёрскага Эрыванскага палка, які з 11 верасня 1915 г. быў размешчаны ў раёне Крэва — Смаргонь²⁶. Эрыванскі полк быў найстарэйшым і адным з найбольш

²² Друпаў Ю.А. Фартыфікацыянае забесцячэнне німецкіх ўмацаванняў у мястэчку Крэва // Великая еўрапейская вайна на Беларусі. Брест: БрГТУ, 2013. С. 74; Друпаў Ю.А. Умацаваная артылерыйская пазіцыя лія ўсіх Чухны // Первая мировая война на Беларуси. Брест: БрГТУ, 2013. С. 30—34.

²³ Ruhmeshalle unserer Alten Armee. Herausgegeben auf Grund amtlichen Materials des Reichsarchivs. Berlin: Militär-Verlag, 1927. S. 66, 114—115.

²⁴ Ruhmeshalle unserer Alten Armee. S. 64, 107.

²⁵ Rudolph, Kurt. Geschichte des Preußischen Landwehr-Infanterie-Regiments Nr. 3: nach d. dienstl. Kriegstagebüchern. (Oldenburg), Berlin : (Stalling), 1928.

²⁶ Лейб-Эриванцы в Великой войне. Материалы для истории полка в обработке полковой исторической комиссии под редакціей К. Попова. Париж, 1959. С. 239.

тытулаваных палкоў расійскай імператарскай арміі, радавод якога вёўся ад 1642 г. Зразумела, памятнае выданне такой вайскавой часткі могло з'явіцца толькі ў асяроддзі белай эміграцыі. У 1938 г. была ўтвораная Гістарычнае камісія «дзеля аднаўлення эпізодаў грандыёзной эпапе ў тым выглядзе, як яна перажывала палком»²⁷. Камісія адразу сутыкнулася з проблемаю браку дакументаў. У рэшце рэшт падрыхтаваная кніга пабачыла свет у Парыжы толькі ў 1958 г. Гэтая кніга, можа менш сістэматyzаваная за нямецкую, таксама поўніца імёнамі загіблых афіцэрau, спісамі ўзнагароджаных, побытавымі дэталямі.

11 верасня 1915 г. камандзір палка палкоўнік Вышынскі наслія размянгчэння яго надраздзялення у Крэве адзначыў у сваім лісце: «Цянер мы ходзім і ванеем сярод блесконцых лясоў, у якіх маеща ніверагодна грываю. Мы збіаем іх у вялікай колькасці». 8 каstryчніка быў ужо пісаў: «У нас на фронце зусім спакойна; немцы, верагодна, таксама зарываюцца ў зямлю і рыхтуюцца да зімы. Зусім верагодна, што і мы зазімуем тут. <...> У палку не здарылася нічога асаблівага, толькі паразілі старшага лекара, забілі двух кашавараў на кухні, у вёрстах 4-х ад фронту, ды перараніла чалавек трыцаць, то бок, агулам — сапраўдныя дробязі»²⁸.

Нямецкія войскі таксама началі акопвацца ў Крэве з канца верасня 1916 г., і калі спачатку гэта былі драўляна-земляныя ўмацаванні з трима лініямі калючага дроту наперадзе, то ўжо ў 1917 г. былі пабудаваныя масутныя бетонныя ўмацаванні. На некаторых з іх маюцца надпісы, якія інфармуюць пра час пабудовы і тыя падраздзяленні, якія там размяшчаліся. Як, напрыклад:

I. M.G.K.
erbaut — Aug. — 1917

Гэта можа азначаць: «Першы кулямётны корпус (Maschinengewehrkörper). Пабудавана ў жніўні 1917».

І сёня зредчасу на гародах крэўскіх сядзіб можна пабачыць цыліндрычныя гофравыя канструкцыі з металу, якія выкарыстоўваюцца ў якасці гаспадарчых элементаў. Паступова яны знікаюць, а яшчэ ў 1990-х былі масаваю з'яваю. Вось гэтыя паўцыліндры і ёсць апалубкай нямецкіх бетонных біндажоў.

Надзеі Першай сусветнай вайны пад Крэвам адзначаны многімі яскравымі і трагічнымі эпізодамі: нямецкімі хімічнымі атакамі 17 чэрвеня

²⁷ Лейб-Уриванцы в Великай войне. С. 7.

²⁸ Там ж. С. 158, 160.

і 9 жніўня 1916 г.²⁹; паветраным боем 25 верасня 1916 г., калі быў збіты найвялікшы самалёт таго часу расійскі чатырохматорны біплан «Ілья Муромец» (бартавы № 16), сканструяваны Ігарам Сікорскім (сам самалёт разбіўся пад Барунамі); удзелам у баях лета 1917 г. падраздзялення «Першая жаночая ваенна каманда смерці» над начальнам прашарчыка Мар'і Бачкаровай.

Ва ўсім гэтых пераліку трагічная роля дасталася таксама Крэўскому замку.

IV. Разбурэнні замка

Крэўскі замак апынуўся па німецкім баку фронту, старажытныя муры замка («Burg-Ruine», як яны назначаны на німецкіх мапах) былі літаральна ўбудаваны ў першую лінію німецкай абароны³⁰. У так званай Малой вежы (размешчанай праз дзядзінец па дыяганалі ад даіжона Кляскай вежы) была зроблена агнявая кронка на адну амбразуру. Шапка бетону і сёння навісае над рэшткамі вежы. Яшчэ нядыўна яна была ў добрым стане і толькі ў 2003 г. бетонныя перакрыцці ўсё ж абрынуліся³¹. Грохі даіш, ля паўднёвой сцяны замка, з бутавага каменю быў збудаваны бункер (сховішча), які назней памылкова прыmalı за адну з замковых вежаў. З вонкавага боку на ўсю даўжыню паўночна-заходніяй сцяны і ўнутранага (паўднёва-ўсходніяй сцяны) німецкая жаўнеры набудавалі драўляныя бліндажы. Наверсе былі зробленыя назіральныя пункты, да якіх ішлі драбіны³². Усё гэта аўтаматычна пераўтварыла кастэль у мішэнь для артылерый, і Крэўскі замак рэгулярна абстрэльваўся расійскімі войскамі³³ (асколкі снарадаў і шрапнель рэгулярна трапляюцца падчас раскопак)³⁴.

²⁹ Де-Лазари А.Н. Хіміческое оружие на фронтах мировой войны 1914–1918 гг. Краткий исторический очерк / Науч. ред. М.А. Супотницкого. Москва: Вузовская книга, 2008; Басов С.В., Гнагук С.П. Хіміческое оружие в Первой мировой войне: газобаллонные атаки 1916 года на территории современной Беларуси — Крево, Сморгонь, Барановичи // Великая европейская война на Беларуси. Брест: БРГТУ, 2013. С. 29–32.

³⁰ Камінскі, Аляксандар. Крэўская пазіцыя. Хроніка супрацьстаяння. Крэва, 2012. С. 3–4.

³¹ Богданов, Владимир. По следам Первой мировой войны в Беларуси. Сморгонский район: фотоальбом. Минск: Гольфстрим, 2007. С. 44.

³² Друнаў Ю.А. Фартыфікацыя забеспячэнне... С. 75.

³³ Гл. размяшчэнне німецкіх і расійскіх пазіцый у мястэчку Крэва з 26 верасня 1915 г. па 19 лютага 1918 г.: Rudolph K. Geschichte des Preußischen Landwehr-Infanterie-Regiments Nr. 3. Berlin, 1928.

³⁴ Архіў Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Дзярновіч А. І. Справаўдача па археалагічных даследаваннях (шурфоўцы) на тэрыторыі замка ў в. Крэва



Ілюстрацыя 2. Крэўскі замак і Трасецкая царква (былы касцёл). Выгляд з наўконачнага заходу. Зіма 1915-1916. (Наводле: Krewo. Ein Jahr Stellungskampf. 1915 September 1916. Breslau, 1916.)

Усе тры гады пазіцыйнай вайны ў Крэве ўсё ж не зліоўца ў адзін працяглы дзень. Ёсьць даты, якія расстаўляюць вехі падзеяй.

Сёння мы можам дакладна акрэсліць, калі замак Альгерда і Ягайлы панёс адны з найбольшых сваіх стратаў — 19—21 ліпеня 1917 г. Упершыню на гэтыя даты звярнуў увагу беларускі журналіст Уладзімір Багданаў¹⁵. На гэты момант нам вядома больш дэталяў.

Тыя падзеі былі звязаныя з каласальнымі зменамі, што адбываліся тады ў Расіі — зломам ранейшага дзяржаўнага апарату. Пасля Лютаўскай рэвалюцыі ўжо новы ўрад Расіі ўзяў на сябе абавязкі перад саюзнікамі. Ваенны і марскі міністр Аляксандр Керанскі ў чэрвені 1917 г. разгарнуў наступ Пайднёва-Заходняга фронту ў Галічыне, які спачатку складваўся ўдала, але ў выніку скончыўся правалам і адступленнем расійскай арміі на 50-100 км. Гэтыя падзеі выклікалі хваляванні ў Петраградзе, і 4 ліпеня пром'єр князь Львоў падаў у адстаўку. Міністрам-старшынёй стаў Керанскі, які ў ліпені 1917 г. паспрабаваў арганізаваць наступ-рэванш расійскіх войск на Заходнім фронце. Крэўская аперацыя, якая сярод вайскоўцаў атрымала

Смаргонскага р-на Гродзенскай вобл. у 2012 г. Т. І. Апісанне шурфаў і архін'ектурных канструкцый. С. 54, фота 10.

¹⁵ Богданов В. Кревский замок был расстрелян // Салідарнасць. 2011.07.20.

таксама назыву «ліпеньскі наступ Керанскага»³⁶, такім чынам, стала апошняй маштабнай аперацыяй расійскай арміі ў Першай сусветнай вайне. Адметнасцю гэтай аперацыі было актыўнае выкарыстанне артылерыі. Мэтаю аперацыі быў прарыв нямецкай лініі абароны і выхад да Вільні.

Падрыхтоўка аперацыі была праведзена на даволі высокім узроўні. На мяркуемым участку прарыву камандаванне сканцэнтравала 788 гармат, з якіх 356 буйнакаліберных — гэта была найвялікшая колькасць у гісторыі падобных аперацый расійскай арміі. Аперацыя рыхтавалася з дапамогаю санознікаў — праз Мурманск і Уладзівасток былі дастаўлены амерыканскія і брытанскія гарматы, у тым ліку з дальнасцю стрэлаў больш за 20 км. Усе батарэі атрымалі дадатковую колькасць снарадаў³⁷.

Расійская разведка ацэньвала нямецкія ўмацаванні ў Крэва як вельмі сур'ёзныя: «Асобныя мураваныя пабудовы і двое могілак у м. Крэва, прыведзены ў абарончы стан... ствараюць шэраг моцных умацаваных пунктаў, якія павялічваюць абароназдольнасць пазыцый»³⁸. Зразумела, што гэта падрыхтоўка не магла застацца па-за ўвагай нямецкіх назіральнікаў: «Сцягванне вялікай масы непрыяцеля было відавочным. Выяўлена вялікая колькасць новых пазыцый батарэй. Актыўны рух аўтакалон ворага ў напрамку на Крэва выяўлены з прывязаных аэрастатаў... Каля 25 чэрвеня падрыхтоўчыя работы ворага назіраліся ў даліне ракі Крэўлянкі. Вырытыя яничэ ў 1916 годзе акопы, якія часткова разбурыліся, паглыбленыя зноў, вырытыя новыя хады перамяшчэння»³⁹. Нямецкія назіральнікі канстатавалі, што галоўныя падрыхтоўчыя працы непрыяцеля адбываліся паўднёва-ўсходнім Крэўскага замка, на Юравай гары (Kreuzberg наводле нямецкай тэрмінатуры).

Наступальная аперацыя расійскіх войск распачалаася 19 ліпеня 1917 г. з масіраванага артабстрэлу, які працягнуўся троє сутак. Праўда, ёсьць звесткі, што камандуючы Заходнім фронтом генерал-лейтэнант Антон Дзянікін, які непасрэдна кіраваў вайсковай аперацыяй, быў незадаволены інтэнсіўнасцю артылерыйскага агню ў першы ды загадаў узмацніць абстрэл. Нямецкія ўдзельнікі баёў таксама адзначалі, што 19 ліпеня «пазіцыі моцна пашкоджаны, але страты былі нязначныя, бо штолыні і бетонныя склонікі добра вытрымалі...». Асноўны ж удар па замку прыйшоўся на 21 ліпеня: «...у 4.15 раніцы праціўнік выкарыстаў яничэ больш моцны артылерыйскі агонь на ўсім фронце, які дасягнуў піку паміж 5 і 5.15 вечара... Штолыні і склонікі на дадзеным участку захаваліся, але дротавыя загароджы моцна пашкоджаны. Касцёл, тэрыторыя замковых

³⁶ Лейб-Эриванцы в Великой войне. С. 187.

³⁷ Богданов, Владимир. По следам Первой мировой войны в Беларуси. Сморгонский район. Фотоальбом. Минск: Гольфстрим, 2007. С. 44–45.

³⁸ Шнейдеман Е. Действия артиллерии на фронте X армии 6–10 июля 1917 г. // Военная мысль и революция. 1923, Кн. 4. С. 116.

³⁹ Rudolph K. Geschichte des Preußischen Landwehr-Infanterie-Regiments Nr. 3.

руін... былі цалкам рассстраляныя... на ўесь фронт дывізій на працягу 3 дзён выпала 1½ мінёна выстралаў расійскай артылерыі»⁴⁰.

22 ліпеня, пасля трох сутак артабстрэлу расійскія войскі перайшлі ў наступ і 175 пяхотная дывізія здолела авалодаць крэўскімі ўмацаваннямі, у тым ліку і замкам. Да складней, тым, што ад яго засталося. Менавіта тымі ліпеньскімі днямі 1917 г. старажытнаму замку былі напесены незваротныя страты.

Але расійская армія так і не здолела скарыстацца пленам сваіх поспехаў. Брытанскі ваянны гісторык сэр Бэзіл Лэдэл Гарт адзначае, што парадокс на расійскім фронце заключаўся ў тым, што калі ў 1917 г. рэвалюцыя ірадыкавала поўнае банкротства ваянных намаганняў Расіі, яе войскі фактычна былі лепін узброены і ўкіраваныя, чым за ўсе напярэднія гады вайны⁴¹. Адбылося гэта дзякуючы мабілізацыі ваяннай прамысловасці Расіі і масіраванай лашамозе саюзнікаў, найнерш паставкам з ЗША. Брытанскі ваянны гісторык адзначае даўж, што «вельзарныя і цалкам дарэмныя страты надрывалі баявы дух найболыш цярплівых і здольных да самаахвярнасці войск у Еўропе». Расійская армія была раскладзена і дэмараўзана бальшавіцкай пранагандай ды напросту стамілася ад больш чым трох гадоў вайны. З 14 расійскіх дывізій, якія рыхтаваліся да наступу, у атаку пайшло сем, з іх цалкам баяздольнымі аказалася чатыры.

Адна з мэтаў Крэўскай аперацыі была дасягнута — расійскім войскам ўнершыню за ўсю гісторыю пазіцыйнай вайны на Заходнім фронце ўдалося часткова змініць і прарваць надзвычай умацаваную паласу абароны немцаў у раёне Крэва. Літаральна праз некалькі дзён нямецкія войскі вярнулі ўсе пазіцыі, стражаныя як у выніку Крэўскай аперацыі, так і іншых аперацый на Заходнім фронце паўночнай Прыніяці⁴².

Баі ёсціхлі, але два шчарбатыя зубы муроўкі — ўсё, што засталося ад Княскай вежы Крэўскага замка, -- узвышаюцца над крэўскай лагчынай. У выніку абстрэлаў авваліўся не толькі данжон са свамі гатычнымі ваконнымі праёмамі і рэшткамі фрэсак. Практычна была знішчана ўсходняя сцяна замка — якраз з таго боку, адкуль біла расійская артылерыя.

Але калі мы зададзім сабе пытанне, ці варта менавіта расійскія войскі вінаватіць у разбурэнні замка, то не зможам адказаць на яго цалкам станоўча. Бо Крэўскі замак у свой умацаваныя раён пераўтварылі нямецкія войскі. Расіянам з артылерыйскім забеснічэннем данамагалі іх саюзнікі на Антанце. Як бы гэта ні тучала абстракція, але вінаватая вайна. Калі ўжо

⁴⁰ Rudolph K. Geschichte des Preußischen Landwehr-Infanterie-Regiments Nr. 3.

⁴¹ Найдэл Гарт, Б. Г. Энцыклапедия военного искусства. Стратегия непрямых действий / Ред. С. Нерсесян. Москва, Санкт-Петербург: АСТ — Терра Фантастіка, 2003. Гл. XII.

⁴² Зайончковскі А. М. Первая мировая война. С. 657: Лейб-Эриванцы в Великой войне. С. 187: С. Богданов В. По следам Первой мировой войны в Беларуси. С. 45.

можа казаць пра персаналыную адказнасць, то мы павінны яе ўскласці на тых, хто распачаў тую вайну.




Ілюстрацыя 3. Руіны Крэўскага замка. Восень 1917 г. Выгляд з заходу (Наводле:
Bilder aus den Kämpfen um Krewo Smorgon. Breslau: Verlag Hiller, 1918;
Rudolph K. Geschichte des Preußischen Landwehr-Infanterie-Regiments Nr. 3: nach d.
dienstl. Kriegstagebüchern. Berlin, 1928.)

V. Кансервация

Кансервация муроў рэшткаў Крэўскага замка, так моцна пашкоджаных у 1917 г., была праведзена ў 1929-1930 гг. польскімі спецыялістамі. Ініцыятыва кансервациі разбураных муроў сярэднявечных замкаў належала тагачаснаму кансерватару помнікаў Віленскага і Наваградскага ваяводстваў (адміністрацыйная пасада) Станіславу Лёргинцу, які і ажыццяўляў кантроль над працамі (1929-1935)⁴³. Непасрэдна кансервацийныя мерапрыемствы ў Крэве (як і ў Троках) праводзіліся над кіраўніцтвам архітэктара Яна Бароўскага, настаянны нагляд над працамі ажыццяўляў прафесар Віленскага ўніверсітэта імя Стэфана Баторыя, мастацтвазнавец і архітэктар Юліуш Клос⁴⁴.

⁴³ Lorentz, Stanisław. Konserwacja ruin zamków na Wileńszczyźnie i Nowogródeckim // Ochrona Zabytków Sztuki. 1930/31. Cz. I, z. 1-4. S. 161-179; Lorentz, Stanisław. Zapiski do autobiografii // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. R. 24: 1979, Nr. 4. S. 737 (S. 731-756); Instytut sztuki PAN. R0000027972. Krewo, fot. J. Borowski.

⁴⁴ Загідун А. М. Арганізація кансервациі і рэстаўрацыі замкаў, палацаў і сядзіб у Заходній Беларусі (1921-1939 гг.) // Замкі, палацы і сядзібы ў



Ілюстрацыя 4. Княская вежа Крэўскага замка пад час кансервацийных прац 1929—1930 гг. (Бібліятэка імя Урублеўскіх Літоўскай Акадэміі Навук. Fg. I-1109-1-16)

Вобраз Крэўскага замка, што мы маем сёння, сфармавалі менавіта польскія рэстаўратары на грунце тых руіх, якія засталіся пасля Першай сусветнай вайны. Ці будзем мы даражыць толькі руінамі нейкага канкрэтнага часу, ці дазволім сабе ратаваць замак ад далейшага разбурэння? Гэта стане зразумелым у бліжэйшыя гады.

Алег Дзяніровіч, старшина наўуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных наўук, дацэнт.

кангрэсце єўрапейскай культуры: Зб. наука, арг. / Мін. культуры РБ, Замкавы комплекс «Мір». Мінск: Медысонт, 2013. С. 40.